

*Ульяна Верына*

**РЫЗОМА І ДРЭВА ЯК МАДЭЛІ  
ДЗВЮХ ЭСТЭТЫЧНЫХ СТРАТЭГІЙ  
(на матэрыяле сучаснай беларускай паэзіі)**

Аргументацыя ідэі «паэтычнага мыслення» звязана з фундаментальнай канцэпцыяй постмадэрнізму – крытыкай прынцыпу бінарызму і структурнасці ўвогуле. Як заўважае У. Малахаў, «стратэгія постмадэрнізму – не ўстаноўка на дэструкцыю ў процівагу творчасці, маніпуляцыі і гульні з цытатамі сур'ёзnamу стварэнню, а ў дыстанцыраванні ад саміх паняццяў «разбурэнне – стварэнне», «сур'ёзнасць – гульня» [8, 238].

Адмаўляючы магчымасць разумнага, лагічнага свету, постмадэрністы сцвярджалі недаступнасць, «закрытасць» рэчаінасці для ўздзеяння з боку чалавека. Немагчыма існаванне пэўных сістэм, лагічных тэорый і схем, бо немагчыма мысленне бінарнымі сістэмамі (левае – правае, Усход – Захад, суб’ект – аб’ект, мужчынскае – жаночае і г. д.). Аналізу гэтага прынцыпу прысвяцілі свае работы Ж. Дэлёз («Адрозніванне і паўтарэнне»), Ж. Бадрыяр («Пра спакусу»), М. Фуко («Слова і рэчы») – сёння гэта азбука постмадэрнізму.

Крытыка бінарызму зыходзіць з наяўнасці неабмежаванай колькасці хаатычных адрозненняў, якія немагчыма ўпараткаваць, г. зн. немагчыма супастаўленне ці супрацьпастаўленне аднаго з іншым. У выніку адрозненні не выступаюць як такія, бо сцвярджаецца толькі наяўнасць хаосу і адсутнасць стандарта, эталона, меры і г. д.

У работе Ж. Дэлёза і Ф. Гватары «Рызома» пазасітэмныя адрозненні вызначаюцца з дапамогай метафары рызомы – заблытанай грыбніцы без

восі, агульной для якіх-небудзь элементаў. Кожны пункт рызомы звязаны з кожным іншым, прычым каардынаты пункту не назначаны.

Пазней рызома зрабілася своеасаблівай эмблемай постмадэрнізму. У. Эка ў «Нататках да рамана «Імя ружы» назваў рызому правобразам лабірынту і азначыў мастацкую прастору свайго твора як «прастору рызомы», г. зн. аўтар кіраваўся гэтай метафарай пры напісанні рамана [12].

Мадэль рызомы павінна была замяніць у прасторы культуры мадэль дрэва, якая мае асновай бінарызм: сувязь паміж небам і зямлёй, лінейнае развіццё, ідэю цэнтра (ствала) і перыферыі (вецца), прычинна-выніковая сувязі і г. д. (пра гэта напісана нямала), – адным словам, уяўляе сабой дакладную іерархічную структуру.

Мы адзначалі, што гэтая мадэль уласцівая міфалагічнай свядомасці і акрамя таго ёсьць асновай мастацкага твора, пабудаванага па законах міфа [2, 3]. Кожны міф – прэтэнзія на цэласную і універсальную карціну свету, якая выступае як своеасаблівая метатэорыя – і на гэтай падставе даследчыкі (С. Зенкін, М. Эпштэйн, В. Курыцын) супрацьпастаўляюць дрэва і рызому як атрыбыты адпаведна авангарду і постмадэрнізму. І тут узікае некалькі заўваг: па-першае, як розніца паміж авангардам і постмадэрнізмам адзначаецца імкненне другога да статусу культурнай сітуацыі XX ст., што ўжо ёсьць інтэнцыяй універсалізму; па-другое, постмадэрнісцкая культура стварыла найвялікшую колькасць міфаў у мастацтве і ў жыцці – гэта, канешне, і так званыя «культавыя» фільмы (В. П. Руднёў знайшоў, бадай, найбольш выразны прыклад – «Твін Пікс» Д. Лінча, а ў назве артыкула, прысвяченага парасемантыцы, скарыстаў метафору з фільма Р. В. Фасбіндэра – «Кітайская рулетка»), камп'ютэрная культура, папулярная музыка, палітыка і г. д.

В. Курыцын прызнае гэты факт, але знаходзіць розніцу паміж авангардным і постмадэрнісцкім міфамі: «Канструктура ецца даволі назойлівая міфалогія, магія назваў залучае ў арбіту «культавага тэксту» ўсё больш людзей, грошай і тэрыторый; з другога боку, гэтая міфалогія наскролькі гульнёвая, карнавальная, якая не жадае і не здольная прэтэндаваць на ролю сапраўднай касмагоніі (вельмі часта асобныя элементы «культавага тэксту» абыгryваюць адзін і той жа сюжэт па-рознаму, вельмі высокі працэнт варыятыўнасці). Акрамя таго, кожная такая «касмагонія» наперад асуджана на хуткае забыццё, мода мяньяецца хутка» [7, 13]. Размежаванне міфалогіі ў сістэмах авангарду і постмадэрнізму паводле крытэрыяў «сур'ёзнасць – несур'ёзнасць» здаецца нам недастатковым, і, думаецца,

можна знайсці больш важкія аргументы, якія дазволілі б уключыць мадэлі дзвюх эстэтычных стратэгій у сістэму цэласнага аналізу мастацкага твора.

Мадэлі рызомы і дрэва знаходзяць рэалізацыю ў сучаснай беларускай авангарднай паэзіі. Мадэль дрэва – аснова мастацкай сістэмы А. Разанава і яго паслядоўнікаў (у такіх творах мы знаходзім уласна неаміфалагічную сістэму – універсальную, бінарна-тэрнarna структурыраваную, з выразным лірычным пачаткам, пэўнай асобай паэта-творцы, лірычнага героя, з акрэсленым імкненнем да мастацкасці).

Разам з тым мы назіраем, як фарміруеца іншая міфалагічнасць – вынік рызомнай канцэпцыі свету.

Вобраз лірычнага героя – сутнасная аснова кожнага паэтычнага твора – увайшоў у рызомную (пазачасавую, панкультурную) прастору тэксту, спазнаўшы змены, звязаныя з персаніфікацыяй. Ён ужо не самаідэнтычны і не унікальны – можна сказаць, што вобраз сучаснага лірычнага героя бесперсанальны, што ў мастацкім дыскантынууме існуюць толькі яго падабенствы. Калі раней герой перажываў экзістэнцыяльны крызіс двайніцтва, то зараз ён страціў нават надзею на дуалізм – само паняцце «вобраз», заснаванае на адзінстве матэрыяльнага і ідэальнага планаў, церпіць крах (выяўленае дыстанцыруеца ад сутнасці, час рэпрэзентацыі прайшоў).

Радыкальныя кірункі сучаснага беларускага авангарду паслядоўна кіруюцца гэтай мадэллю пры стварэнні мастацкага свету, і ў аснове яго – агульная ідэя нелінейнасці і множнасці.

Так, у вершы М. Баярына «Umbrae», закрытым для вызначэння пэўнага агульнага сэнсу, скразны матыў – абсолютная роўнасць усяго. Тут ужо нельга казаць пра уніфікацыю супярэчнасцей (як гэта можа быць прапанавана для творчасці А. Разанава), бо не існуе аўтарскай пазіцыі як такой, вобразы не маркіраваныя і, як вынік, адсутнічае акрэсленая ідэя твора:

*i не шкада нічога ўсё тут у роўных умовах  
складана звыкае да думкі пра незваротную страту*

І ўжо ў наступным радку:

*не засталося сумневаў. мы больш не памрэм ніколі*

У наступным фрагменце верша паэт ужывае побач дзве пары палярных прасторавых паняццяў:

*нікуды не прывёў нарэшце дакладней прывёў да мэты  
ў двары рассмактаныя цэнтрами або прадмесцем*

[1, 122].

Падобныя знакі рызомнай прасторы і часу знаходзім і ў творах В. Морт (*што мы маём на ўчараши дзень?, ты ідзеши па вадзе ці над вадою*), І. Сідарука (*азірацца наперад, хтосьці ўчараши паліць заутрашні снег*), З. Вішнёва (*высоўваўся ў (на), (на) у матерцы, зваліўся жуком у неба*).

Стварэнню рызомнай мастацкасці спрыяе акцэнтаванне ў творы парадаксальнай антытэзы-аксюмарана: у вершы А. Тараса «Людзі стагоддзя» кульмінацыйны пункт падрыхтаваны контрастнымі вобразамі («*няша ме- жаў пры поўнай // адсутнасці мёртвых, // адсутнасці жывых; камп'утарны склероз*»), а значнасць цэнтральнага аксюмарана падкрэслівае енjamбement:

*Усеагульны камп'утарны склероз  
не мае  
правоў на рэінкарнацыю. Будучыня  
завершаная [10, 41].*

Называючы мадэль рызомы атрыбутам сучаснай авангарднай паэзіі, нельга не заўважыць, што моўная структура верша, адпаведная мадэлі, мае за аснову аграматызм (вершы В. Булгакава) ці намнажэнне семантычна несумяшчальных слоў (вершы М. Бајрына, З. Вішнёва).

Аграматызм як мастацкі прыём авангарднай літаратуры з'явіўся ў пачатку стагоддзя і грунтаваўся (часткова) ці на дзіцячых «заумных» вершавых канструкцыях, што адзначаў К. Чукоўскі пры аналізе эксперыменталізму В. Хлебніка, ці на свядомым парушэнні сінтаксічных сувязей, як гэта кваліфікуе М. Гаспараў, аналізуючы мову твораў Б. Ліўшыца: «...Гэтыя фразы без выказнікаў, гэтыя аграматычныя словазлучэнні «долгие о грусти», «чёрным о поцелуях», «любяцца к облакам» не маглі не злаваць запетага нечакана чытача» [5, 9]. А ў «Запісах і выпісках» даследчык называе крыніцу літаратурнага аграматызму іранізуючы: «Людзі ў пейзажы» Б. Ліўшыца – іх сінтаксіс цалкам ужо быў у някрасаўскай шыльдзе «медную и лудят» [6, 258].

«Заумь» – прадмет многіх і многіх даследаванняў – ніколі не разглядалася як прыналежная і постмадэрнісцкаму мастацству (і ўсё з тae ж прычыны размежавання авангарду і постмадэрнізму), а г. зн. не аналізавалася ў адпаведных гэrmінах. Для нашай тэмы асабліва важна адзначыць яе іканічнасць (паяцце з семіятычнай класіфікацыі, прапанаванай Ч. С. Пірсам і Ч. У. Морысам. Даследчыкі паэзіі, культуры XX ст. плённа выкарыстоўваюць гэтую тэорию знака [9; 11], але, думаецца, да іх высноў шмат яшчэ трэба дадаць, а шмат што і аспрэчыць). І тут зноў паўторым: вобраз страціў другі план, стаў пустым знакам, і ў рызомным мастацкім свеце іншае немагчыма. Трэба прыгадаць і крытыку рэпрэзентатыўнай функцыі

знака Ж. Дэлёзам: «шызафрэнічна мова» якраз і выступае ў яго філасофіі альтэрнатывай структуралісцкаму паэтычнаму слову, з'ядноўваючыся з цялесным, дзейсным, і такім чынам ідэальнае, «другое» ў знаку, саступае ма-тэрыяльнаму, але не «першаму», а роўнамагчымаму, іншаму.

Другі названы мастацкі прыём не меў належнай увагі даследчыкаў, і, каб акрэсліць яго спецыфічную прыналежнасць пэўнай эстэтычнай стратэгіі, патрэбны аналіз шырокага кола крыніц. Але можна сцвярджаць, што гэтая стратэгія апазіцыйная традыцыяналісцкай, бо ў канвенцыйнай паэзіі слова і вобразы пераважна сэнсава звязаныя (ужо сама наяўнасць сэнсу, яго абавязковасць ствараюць сітуацыю разумення як двухбаковага ўзаемадзеяння тэксту і рэцыпента) і ўтвараюць лагічную, ці, дакладней, лагічна матываваную сістэму.

Хаатычнае спалучэнне слоў – асноўны прыём верша З. Вішнёва «Маналітныя пабудовы». Доўгія пералікі назоўнікаў і дзеясловіаў – менавіта нагрувашчванне, а не паслядоўны пералік, і са слоў ніякага сэнсу не вынікае. Паэт выбірае іх бессістэмна, і такім чынам ствараеца «рызомны» тэкст, у якім ні адна з магчымасцей не пераважае над іншай:

*ці можа не можа  
Лаўрык кожны кожны Лаўрык сядзіць  
ляжыць чытае дрэнь  
садзіць паліць кубінскія цыгарэты [4, 76].*

М. Баярын у вершы «Umbræ» множыць дзеясловы загаднага ладу, ствараючы своеасаблівую «праграму» дзеянняў чалавека, непаслядоўную і пазбаўленую сэнсу:

*не без увагі ахоўваі старанна паролем файлы  
абараняй ад інфэкцыі на інсталяцыйным дыску <...>  
не паддавайся плыням хай хоць віруюць вірам...*

і г. д. (усяго адзіннадцаты дзеясловіаў).

Так, і на ўзоруні вобразаў, і ў моўнай структуры верша бачым выразныя адзнакі новай эстэтыкі, уласна эстэтыкі – прыгажосці рызомы.

Сучасны беларускі паэтычны тэкст, маючы за мадэль і рызому, і дрэва, не супрацьпастаўляе іх, не замацоўвае што-небудзь адно за сферай традыцыі ці наватарства, а ўключае і тое, і тое ў агульную эстэтычную парадыгу ў якасці двух роўнамагчымых сродкаў мадэліравання мастацкага свету. Абедзьве мадэлі прадуктыўныя, паводле іх ствараюцца новыя і новыя тэксты. Аднак нельга не адзначыць, што агульнакультурная тэндэнцыя да іканізацыі мастацтва прапануе нам рызомнную мадэль.

## ЛІТАРАТУРА

1. Баярын М. [Вершы] // Nihil. Mn., 1999.
2. Верына У. Міфатворчасць у сістэме сучаснага беларускага авангарду // Славянские литературы в контексте мировой: Материалы междунар. науч. конф. Mn., 2000.
3. Верына У. Эвалюцыя паэтычнай сістэмы А. Разанава // Веснік БДУ. Сер. 4. 2000. № 2.
4. Вішнёў З. Штабкавы тамтам. Mn., 1998.
5. Гаспаратов М. Бенедикт Лившиц: между стихией и культурой // Б. Лившиц. Полутороглазый стрелец. M., 1991.
6. Гаспаратов М. Записи и выписки. M., 2000.
7. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. M., 2000.
8. Малахов В. С. Постмодернизм // Современная западная философия: Словарь. M., 1998.
9. Сироткін Н. С. Иконический знак и символ в заумной поэзии // Парадигмы: Сб. статей молодых филологов. Тверь, 2003.
10. Тарас А. [Вершы] // Nihil. Mn., 1999.
11. Шапір М. Эстетический опыт XX века: Авангард и постмодернизм // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4.
12. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У. Эко. Имя розы. СПб, 1997.